

## БІБЛІЯТЭЧНЫЯ ФОНДЫ

Бібліятэчны фонд ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” на 01.01.2023 г. налічвае 302329 экз. дакументаў, у тым ліку:

- кнігі, брашуры – 270210 экз. (89,4 %)
- аўдыёвідэаматэрыялы – 392 (0,13 %)
- электронныя дакументы – 1138 (0,38 %)
- іншыя матэрыялы (ноты, карты) – 4 682 экз. (1,55 %)
- перыядычныя выданні – 25393 (8,40 %)
- мастацкая літаратура – 174061 (57,57 %)
- на беларускай мове – 95652 экз. (31,64 %)

Новыя паступленні склалі: 6173 экз., з іх кніг 2371 экз., перыядычных выданняў – 3798 экз., іншыя віды – 4 экз.

На папаўненне фондаў бібліятэк з мясцовага бюджэту ў 2022 годзе выдзелена 51966,25 руб., гэта 12,5 % ад агульнай сумы бюджэтнага фінансавання. За кошт мясцовага бюджэту набыта 5606 экз. на суму 48126,48 руб. :

- у тым ліку атрымана напрамую з дзяржаўных выдавецтваў (УП “Мастацкая літаратура”, РЦП, ВД “Звязда”, ОДО “Четыре четверти”, РУП “Выдавецтва” “Народная асвета”, Выдавецтва “Беларусь”, РУП ВД “Беларуская навука”) 1323 экз. дакументаў на суму 15652,04 руб .

- з камерцыйных выдавецтваў (ЧПТУП “Дар-Ника”, ООО “Литера Гранд”, ООО “Книжный сад”, ИП Галуц, ИП Квилория, ААА “Харвест” ) 531 экз. дакументаў на суму 5355,97

- сацыяльна значнай літаратуры 767 экз. на суму 9927,58 руб.

Для папаўнення кніжных фондаў бібліятэк выкарыстоўваліся дадатковыя крыніцы камплектавання. У выніку акцыі “Насустрэч адзін аднаму” бібліятэкі атрымалі кнігі ў дар ад чытачоў, пісьменніка М. Зіюка і выдавецтваў Беларусь і Мастацкая літаратура. Так, са сваіх асабістых бібліятэк падарылі чытачы кнігі ў Карэліцкую раённую бібліятэку, Турэцкую сельскую бібліятэку, Ярэміцкую сельскую бібліятэку, Цырынскую сельскую бібліятэку, Варанчанскую сельскую бібліятэку, Малышыцкую сельскую бібліятэку. Імі падарана 368 экз. на суму 1558,97 руб.

ААТ “Белкніга” аказала дапамогу ў папаўненні фондаў бібліятэк у колькасці 53 экз. дакументаў, на суму 2433,69.

З абменнага фонду абласной бібліятэкі паступіла 7 экз. на суму 210 руб.

Камерцыйны фонд на 01.01.2023 г. налічвае 3984 экз. дакументаў. Працэнт абнаўлення фонду — 1,94%

Усяго за 2022 г. па ДУК “Карэліцкая раённая бібліятэка” падпіска на перыядычныя выданні складае 118 назваў, з іх часопісаў - 76, газет - 42.

- на цэнтральную бібліятэку: усяго 99 назвы (з іх газет - 35, часопісаў - 64);
- на гарацкую бібліятэку: усяго 37 назвы (з іх газет - 10, часопісаў - 27);
- на 1 сельскую бібліятэку: усяго 16 назваў (з іх газет - 6, часопісаў - 10);
- на 1 бібліятэку аграгарадка: усяго 16 назваў (з іх газет - 6, часопісаў - 10).